

ISSN 1993-1999

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ ЧАСОПІС

6
2020



Дзяніс ЛІСЕЙЧЫКАЎ

"У мястэчку п лов русі, п лов к т лікоў..." Мяж р ссялення "руск ў" этн к нфесійн й супольн сці ў Вялікім Княстве Літоўскім у сярэдзіне XVIII ст.¹

Пр блем вызн чэння мяжы р ссялення "руск ў"
этн к нфесійн й супольн сці ў ВКЛ зд ўн
выклік л пільнью ўв гу н вуков й гр м дск сці.
Ян імкнул ся д ць прости дк з н пыт нне:
яког элементу ў п літычным
і культурным жыцці дзярж вы было больш —
б лцк г ці сл вянск г ? Адк з гэты ч ст
з леж ў д п літычных погляд ў ўт р ў.
У XX ст. д спрэч к польскіх і р сійскіх
д следчык ў XIX ст. д лучыліся г л сы
літоўскіх і бел рускіх гісторык ў і мов зн ўц ў.
Дэм рк цыя гэт й умоўн й мяжы,
што б п д ёй ні р зумел ся, у бел рускіх
д следчык ў пр ходзіл к ля Вільні,
ў літоўскіх — к ля Мінск .

Разумеючы шматгалоссе поглядаў і салідны гістарыяграфічны даробак папярэднікаў, акрэслім толькі асноўныя падыходы да рэканструкцыі балта-славянскай (ці т. зв. літоўска- "рускай") мяжы.

У сярэдзіне XIX ст. тэма межаў гістарычнай Літвы і літоўска- "рускага" памежжа ўздымалася ў працах Міхала Баліньскага, Тыма- тэвша Ліпіньскага, Тэадора Нарбута, Чэслава Янкоўскага² і інш. Аднак яны часта будавалі свае заключэнні на легендарных звестках, а часам, як той жа Т.Нарбут, самі гэтыя звесткі і прыдумлялі. Слабым месцам падобных рэканструкций была і адсутнасць дакладнай храналігічнай прывязкі. Цяжка зразумець, аб якім стагоддзі ішла гаворка — настолькі цесна ў тэкстах перапляталіся дадзенія крыніц XIII, XVI і нават XIX стст. Створаныя рэканструкцыі гэтых аўтараў маюць хіба толькі гістарыяграфічную цікавасць.

Першымі спробамі вырашэння названага пытання з выкарыстаннем навуковай метадалогіі можна назваць мовазнаўчыя даследаванні канца XIX — пачатку XX ст., у якіх ставілася мэта вызначыць мяжу распаўсюджання славянскіх альбо балцкіх гаворак у рэгіёне. У гэтага падыходу было два істотныя недахопы. Па-першае, высновы рабіліся на аналізе моўнай сітуацыі ў вельмі позні перыяд, як правіла, не раней за сярэдзіну XIX ст. Па-другое, даследчыкі часам траплялі ў пастку сваіх культурных і палітычных сімпатый. Да найбольш вядомых вучоных-мовазнаўцаў варта аднесці Яўхіма Карскага. Менавіта яго "Этнографічная карта беларускага племені"³, складзеная ў 1903 г. на падставе аналізу распаўсюджанасці беларускіх гаворак, стала найбольш часта выкарыстоўвацца пры спробах вызначэння ўмоўнай балта-славянскай мяжы. Мяжа гэтая, паводле Я.Карскага, ішла па лініі: Люцын — Росіца — Краслава — Дзвінск — Ілукшта — Відзы — Гадуцішкі —



ЛІСЕЙЧЫКАЎ
Дзяніс
В сільевіч.

Намеснік дырэktара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных навук. Нарадзіўся ў 1979 г. у в. Дзяніскавічы Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. У 2001 г. скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета,

у 2002 г. — магістратуру пры ім, у 2006 г. — аспірантуру Інстытута гісторыі НАН Беларусі. У 2009 г. абараніў кандыдатацкую дысертацию "Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святарства беларуска-літоўскіх зямель (1720—1839 гг.)".

Аўтар манаграфій "Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720—1839 гг." (Мн., 2011), "Святар у беларускім соціуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596—1839 гг." (Мн., 2015) і больш за 50 іншых навуковых публікацый, у тым ліку калектыўных манаграфій і зборнікаў дакументаў.

Лаўрэат прэмii III Міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі (г. Каўнас, Літва, 2013 г.) за найлепшую манаграфію ў намінацыі "Гісторыя" і літаратурнай прэмii імя Ф.Багушэвіча (2016) за лепшую гістарычную прозу.

Свяцяны — Её — Трокі — Воранава — Эйшышкі — Друскенікі — Аўгустаў. Да сённяшняга часу рэканструкцыя Я. Карскага з'яўляецца адной з самых папулярных і выкарыстоўваемых. Зрэшты, працы мовазнаўцы Яна Аляксандра Карловіча, які пачаў свае даследаванні на два дзесяцігоддзі раней, сведчылі аб тым, што мяжа распаўсюджання літоўскіх гаворак праходзіла далёка на ўсход ад "мяжы Карскага"⁴. Паводле Я.А. Карловіча, гэтая мяжа ішла ўздоўж лініі: *Друя — Браслаў — Паставы — Свір — Ашмяны — Жырмуны — Бершты.* У сярэднім розніца паміж "мяжой Карскага" і "мяжой Карловіча" складала каля 70 км. На мяжы XX і XXI стст. з'явілася некалькі новых грунтоўных прац з выкарыстаннем падобнай метадалогіі — літоўскіх даследчыкаў Казіміраса Гаршвы, Пятраса Гаўчаса і Зігмаса Зінкявічуса⁵.


Больш эфектыўным і аргументаваным падыходам у вырашэнні пытання стала правядзенне даследаванняў з выкарыстаннем аналізу антрапанімікі — уласных імёнаў з масавых пісьмовых крыніц XVI ст., найперш з інвентароў. Атрыманыя ў выніку гэтага аналізу дадзеныя супастаўляліся з дадзенымі тапанімікі — назвамі географічных аб'ектаў. Аналізаваліся і іншыя пісьмовыя крыніцы, найперш XVI ст. Сярод найбольш заўважных аўтараў, якія выкарыстоўвалі гэты падыход, можна вылучыць Яна Якубоўскага⁶. Далейшае развіццё названы падыход набыў у грунтоўных працах Ежы Ахманьскага, аб якіх пойдзе гаворка ніжэй. З другой паловы XX ст. у вывучэнні праблемы ўсё часцей сталі выкарыстоўвацца дадзеныя археалогіі, якая да таго часу назапасіла даволі рэпрэзентатыўныя матэрыял для аналізу.

Рассяленню славянскіх плямёнаў на беларускіх землях у IX—XIII ст. былі прысвечаны класічныя працы Леаніда Аляксеева⁷. Для вызначэння заходняй мяжы Полацкага княства, па якой праходзіла ў той час і балта-славянская мяжа, даследчык выкарыстаў археалагічныя дадзеныя, а таксама тапанімічныя матэрыялы. Паводле Л.Аляксеева, гэтая ўмоўная мяжа праходзіла па лініі *Дрысвяты — Мядзел*, далей жа на поўдзень дадзеныя атрымаліся даволі прыблізным і размытымі. Пытанне таксама вывучаюць Аляксеюс Лухтанас і Вітаўтас Ушынскас⁸. Да найбольш цікавых прац сучасных археолагаў па вызначэнні балта-славянской мяжы можна аднесці даследаванні Лайрынаса Курылы⁹. Яму ўдалося даволі дакладна акрэсліць балцкую этнічную мяжу на ўсходзе паводле стану на IX—XII ст. Л.Курыла вылучыў чатыры тыпы археалагічных помнікаў: балцкі, балцкі са славянскімі элементамі, славянскі і славянскі з балцкімі элементамі. На падставе гэтага ён правёў умоўную балта-славянскую мяжу, якая ў раёне Браслава практична суспала з сучаснай беларускі-літоўскай мяжой, а ніжэй прайшла па лініі Ашмянаў і Крэва. Дадзеных па Гродзеншчыне і Лідчыне ў працах Л.Курылы, на жаль, недастаткова. Да праблемы вызначэння арэалу праўянівания крывічоў звяртаецца ў сваёй найноўшай пра-

цы Мікалай Плавінскі¹⁰. Паводле даследчыка заходняй мяжа крывіцкага рассялення праходзіла па лініі ад возера Дрысвяты да возера Нарач. Разглядаў пытанне балта-славянскай мяжы ў сваіх працах і Аляксандар Краўцэвіч¹¹. Са спасылкай на даследаванні Яраслава Звяругі ён правёў умоўную балта-славянскую этнічную мяжу на канец X — пачатак XI ст. паводле лініі Асвея — Дзісна — Пліса — Будслаў — Заслаўе — Рубяжэвічы — Дзераўная — Беліца — Слонім — Ваўкаўск¹². Аднак аўтар залічыў да гарадоў, заснаваных славянамі, таксама і Вільню¹³. Прыйзнаючы, што даследчыкі перабралі ўсе крытэрыі для вызначэння гэтай мяжы: археалагічныя, тапанімічныя, антрапанімічныя, этнографічныя, канфесійныя, А.Краўцэвіч прыходзіць да высновы, што апрача этнографічных даследаванняў канца XIX—XX ст. астатнія не даюць магчымасці правесці выразную мяжу і не даюць надзейных падстаў для яе датавання. Перш за ўсё, як падаеца, крытыцы А.Краўцэвіча падлягае самае значнае даследаванне тагачаснай балта-славянской мяжы, аўтарам якога з'яўляецца Е.Ахманьскі¹⁴.

З новых "неархеалагічных" даследаванняў на дадзеную тэматыку варты вылучыць працу Рымвіда-са Пятраўскаса. Ён выкарыстаў прасапаграфічны метад да вывучэння палітычных эліт Вялікага Княства Літоўскага ў XIV—XV ст. і здолеў наглядна паказаць арэал распаўсюджання ў гэты перыяд так званых "родавых гнёздаў" літоўскай знаці (праважна балцкага паходжання)¹⁵. Аднак трэба прыйзнаць, што дадзеныя аб знаці не заўсёды можна экстрапаліяваць на астатнія населеніцца вывучаюмай мясцовасці, якое ў працэнтных суадносінах, безумоўна, складала большасць. Да таго ж у працы Р.Пятраўскаса маеца дробная памылка ў лакалізацыі аднаго населенага пункта, якая, аднак, прывяла да вельмі істотнага скажэння лакалізацыі вотчын літоўскай знаці ў канцы XIV — пачатку XV ст. Гаворка ідзе пра недакладнае атаесамленне населенага пункта *Мыса* (*Mys, Musa, Mysz*) каля Крэва з *Мышуш* каля Навагрудка¹⁶. Такім чынам, недакладна лакалізаваная Мыса стала самай паўднёвой літоўскай вотчынай, а мяжа размеркавання вотчын літоўскай знаці "пераехала" на некалькі дзесяткі кіламетраў на паўднёвый ўсход.

Асобнае месца ў даследаванні пытання балта-славянской мяжы належыць працам Ежы Ахманьскага. Для сваёй рэканструкцыі ён выкарыстаў адразу некалькі падыходаў. Археалагічныя дадзеныя браліся ім у якасці дапаможных. Асноўныя ж разлікі грунтаўваліся на інфармацыі з пісьмовых крыніц: аналіз уласных імёнаў з інвентароў XVI ст. і дадзеных тапанімікі паводле пісьмовых крыніц XV—XVI ст. Галоўным жа здабыткам Е.Ахманьскага была спроба рэканструяваць балта-славянскую мяжу ў рэгіёне з дапамогай вывучэння канфесійнага чынніка. Гісторык слушна лічыў, што рэканструкцыя сеткі парафіяльных касцёлаў і цэрквеў дасць дастаткова дакладны адказ на пытанне: у якой мясцовасці пераважала балцкая



**Усходня мяж Lithuaniae Propriae у XVI ст.
п водле Ежы Ахм ньск г (1981 г.).**

насельніцтва, а ў якой — славянскае. Але варта пад-
крэсліць, што мэтай Е.Ахманьскага было вызначэн-
не літоўскай этнічнай мяжы ў адносінах да славянска-
га насельніцтва. Ён ставіў перад сабой задачу выз-
начыць, як далёка на ўсход сягалі балцкія тапонімы
і сетка т. зв. "стараакаталіцкіх" парафій. Адваротная
задача — вызначэнне максімальнага прасоўвання на
захад славянскіх тапонімаў і сеткі парафій *ritus graeci*
(грэцкага абряду) — даследчыкам не ставілася. Ме-
навіта таму пералік касцёлаў на памежных тэрыторы-
ях паводле стану на XVI ст. у Е.Ахманьскага даецца
вычарпальна, а вось інфармацыя па цэрквах даволі
прыблізная — пададзены збольшага агульныя пад-
лікі цэркvaў па дэканатах, ды і то пераважна паводле
крыніц канца XVII — XVIII ст. Часам жа аўтар выкары-
стоўваў для сваёй рэканструкцыі і крыніцы XIX ст. Як
бы то ні было, паводле Е.Ахманьскага, умоўная бал-
та-славянская мяжа ў канцы XVI ст. праходзіла па лініі
Дрыса — Докшыцы — Радашковічы — Любча — Здзя-
цел — Масты. На сённяшні дзень гэтая рэканструкцыя
лічыцца адной з найбольш аргументаваных.

Разбудове парафіяльної сеткі "рускіх" парафій на тэрыторыі Віленскага і Троцкага ваяводстваў у канцы XVI — сярэдзіне XVII ст. прысвяціў сваю працу Лаўрэн Татаранка¹⁷. Схематычныя карты функцыянавання "рускіх" парафій у 1596 і 1650 гг. адлюстроўваюць тэрыторыю кампактнага пражывання "рускай" этнаконфесійнай супольнасці на гэтых тэрыторыях у адзначаны перыяд¹⁸.

Многія даследчыкі сыходзяцца на думцы, што правесці дакладную этнічную балта-славянскую мяжу паводле прыкметы перавагі пэўнай канфесіі немагчыма, паколькі, верагодна, пэўная частка славян магла вызнаваць каталіцызм, гэтаксама як і частка этнічных балтаў — праваслаёу (альбо грэка-каталіцтва). На нашую думку, ставіць задачу вызначэння этнічнай

мяжы само па сабе некарэктна. Мы можам гаварыць толькі аб вызначэнні мяжы пражывання той ці іншай этнаконфесійнай супольнасці.

Сабраны і прааналізаваны намі комплекс пратаколаў генеральных візітацый уніяцкіх цэркваў канца XVII — XVIII ст. дазваляе правесці вызначэнне межай рассялення "рускай" этнаканфесійнай супольнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім у сярэдзіне XVIII ст. паводле арэалу існавання парафій цэркваў *ritus graeci* (грэцкага абраду), на той час у абсолютнай большасці ўніяцкіх (грэка-каталіцкіх). Мы можам да-кладна акрэсліць мэту і выявіць дастатковую колькасць неабходных для яе дасягнення аўтарытэтных і верыфікуемых крыніц. Не будзе перабольшваннем сказаць, што арэал кампактнага пражывання "рускай" этнаканфесійнай супольнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім супадаў з тэрыторыяй, на якой дзейнічалі цэрквы і парафii *ritus graeci* (грэцкага абраду), у XVI ст. праваслаўныя, а ў XVII і XVIII ст. у абсолютнай большасці ўніяцкія (грэка-каталіцкія).

Першим блокам крynіц, якія дапамагаюць рэканструяваць сетку ўніяцкіх парафій у рэгіёне, з'яўляюцца пратаколы генеральных візітацый канца XVII ст.: 1680—1682, 1684—1686 і 1696—1697 гг.¹⁹. Гэтымі візітацыямі былі ахопленыя цэркви Асвейскай (фрагмент 1684—1686 гг.) і Барысаўскай (1682 г.) пратапопій Полацкай ўніяцкай архіепархii, а таксама Ваўкаўскай (1696 г.), Гродзенскай (1696 г.), Даўгінаўскай (1682 г.), Лагойскай (1682 г.), Мінскай (1682 г.), Мядзельскай (1682 г.), Навагрудскай (1680 г.), Нясвіжскай (1680, 1696 гг.) і Слонімскай (1696 г.) пратапопій Кіеўска-Віленскай ўніяцкай епархii.

Аднак пад уладай уніяцкай царквы на той час знаходзіліся далёка не ўсе цэрквы ў рэгіёне. Праваслаўнымі заставаліся многія храмы ў Ашмянскім, Лідскім, Мінскім і Навагрудскім паветах. Функцыянаванне праваслаўнай іерархіі ў канцы XVII — пачатку XVIII ст. працягвалася ў асноўным на тэрыторыях т. зв. "Нойбургскіх маёнткаў", у прыватнасці, Беліцкага і Койданаўскага графстваў. Паколькі пісьмовых візітацый праваслаўных цэрквеў не зафіксавана, гэта не дае магчымасці з дакладнасцю ўстанавіць колькасць парафій *ritus graecorum* у рэгіёне ў канцы XVII ст. і адпаведна правесці прыблізную мяжу рассялення "рускай" этнаканфесійнай супольнасці ў гэты перыяд. Менавіта таму ўзнікае патрэба выкарыстання дадатковых крыніц — больш позніх візітацый уніяцкіх цэрквеў на гэтих тэрыторыях, ажно да 1780-х гг., калі практична ўсе праваслаўныя храмы ў Ашмянскім, Лідскім, Мінскім і заходніяй частцы Навагрудскага павета перайшлі пад уніяцкую юрысдыкцыю. Такім чынам, другім блокам крыніц па азначаным рэгіёне сталі наступныя пратаколы генеральных візітацый: Ашмянскага (1747, 1784 гг.), Даўгінаўскага (1739, 1748, 1784 гг.), Лагойскага (1743, 1763 гг.), Лідскага (1784 г.), Мінскага (1743 г.), Мядзельскага (1763 г.), Навагрудскага (1754 г.) і Слонімскага (1784 г.) дэканатаў Кіеўска-Віленскай епархii²⁰.

Варта адзначыць, што спробу вызначыць прыблізныя межы распаўсядження сеткі ўніяцкіх парафій на падставе аналізу зместу матэрыялаў генеральных візітацый ужо рабіў у сваіх працах Вітольд Колбук²¹. Праводзячы прыкладную мяжу, гісторык сыходзіў з дадзеных аб існаванні шэрагу ўніяцкіх парафій у сталіцы дзяржавы, Вільні. У XVII—XVIII стст. Вільня з'яўлялася фактычным цэнтрам усёй Кіеўскай ўніяцкай мітраполіі. Менавіта таму мяжа распаўсядження ўніяцкіх парафій, паводле В. Колбука, ішла прыблізна па лініі Вільні. Падобную схематычную карту мы бачым і ў даследаваннях Анджэя Гіля і Ігара Скачыляса²². Лайурэн Татаранка на падставе сваіх даследаванняў таксама рабіў спробу правесці прыблізную мяжу рассялення праваслаўнага (пазней ўніяцкага) насельніцтва Рэчы Паспалітай у канцы XVI — сярэдзіне XVII ст.²³. Аднак рэканструявана гэтая мяжа была вельмі прыблізна. Напрыклад, да тэрыторый з певрагай насельніцтва лацінскага абраду аўтар аднёс ледзь не цалкам Брестскі, Ваўкавыскі і Гродзенскі паветы. Хоць у цэлым яго рэканструкцыя значна бліжэй да рэальнасці, чым рэканструкцыя В. Колбука.

Нанясенне на карту дадзеных з пратаколаў генеральных візітацый ўніяцкіх храмаў паводле стану на сярэдзіну XVIII ст. дало нам магчымасць правесці **выразную мяжу** існавання парафій *ritus graeci* на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага (гл. карту 1 на *каляровай укладцы часопіса*). Каб карціна атрымала ся больш поўнай, мы нанеслі на карту таксама парафій *ritus latini* (лацінскага абраду), скарыстаўшыся для гэтага грунтоўнымі напрацоўкамі Станіслава Літака²⁴. Яшчэ мы ўлічылі існаванне адзінковых праваслаўных парафій, якія дзейнічалі ў вывучаёмым рэгіёне, а менавіта ў Аліце, Еўі, Кронях і Сурдэгах, а таксама базыльянскую парафію ў Троках. Насельніцтва грэцкага абраду на гэтых тэрыторыях таксама можна аднесці да арэалу пражывання "рускай" этнаканфесійной супольнасці, хоць яно і было малалікім.

У папярэдній версіі нашай працы мы паспрабавалі зрабіць рэканструкцыю мяжы толькі на падставе гэтых агульных дадзеных аб месцазнаходжанні цэнтраў парафій²⁵. Вынікі атрымаліся наступнымі:

Мяжа ў Інфлянтах, Курляндыі і Браслаўскім павеце. Шэсць парафій у Інфлянтах на захад ад Себежа ўяўляюць сабой невялікую і кампактную тэрыторыю рассялення "рускай" супольнасці. Велічыня парафій тут на працягу разглядаемага перыяду заставалася невялікай. Да сярэдзіны XVIII ст. у поўным аб'ёме працягвалі функцыянуваць толькі чатыры парафії, што з'яўлялася вынікам пераходу значнай колькасці насельніцтва з грэцкага абраду ў лацінскі. Гэта было звязана з актыўнай дзеянасці ў гэтай частцы Латгаліі шэрагу рымска-каталіцкіх ордэнau. Далей ідзе ланцужок з сямі парафій у Курляндыі, ад Другі да Ілукшты ўздоўж Дзвіны. Парафіяльная сетка ў гэтым рэгіёне была стабільнай, парафії існавалі на працягу ўсяго XVIII ст. Відавочна, існаванне парафій уздоўж

Дзвіны было звязана з актыўнымі гандлёвымі адносінамі паміж Полацкам і Рыгай яшчэ з часоў Полацкага княства і руху славянскага насельніцтва ў кірунку з Полацка да Рыгі. Важнымі апорнымі транспартнымі пунктамі ўздоўж Дзвіны былі мястэчка Ілукшта і горад Якабштат з прадмесцем Кройцбургам (Крыжбarkам), дзе таксама былі заснаваныя парафіі грэцкага абраду, а пазней і манастыры. Braslauskі павет падзяляўся амаль на роўныя ўмоўныя "славянскую" і "балцкую" часткі. Мяжа рассялення "рускай" этнаканфесійной супольнасці праходзіла ўздоўж самога павятовага цэнтра, а таксама вёсак Богіна і Казяны. Невялікім анклавам славянскага насельніцтва выглядае мястэчка Дрысвяты, якое на сённяшні дзень знаходзіцца на самай літоўска-беларускай мяжы. Уніяцкія парафії ў гэтай частцы мяжы уваходзілі ў склад трох дэканатаў: Себежскага, Асвейскага і Braslauskага. Пазней, у 1790-х гг., уніяцкія цэркви рэгіёна ўтварылі асобны Курляндскі дэканат.

Мяжа ў Ашмянскім, Мінскім і Навагрудскім паветах. Ашмянскі павет таксама аказаўся падзеленым на дзве амаль роўныя часткі — заходнюю ўмоўна "балцкую" і ўсходнюю ўмоўна "славянскую". Уздоўж лініі Казяны — Мядзел — Слягга — Смаргонь — Крэва. Спецыфікай рэгіёну з'яўляецца тое, што мяжа рассялення "рускай" этнаканфесійной супольнасці тут неаднакроць перарываецца. Варта падкрэсліць, што ў цэнтры павета, у Ашмянах, не існавала ніводнай парафіі грэцкага абраду. На поўдні павету мяжа рассялення рэзка паварочвае на ўсход, у глыб Мінскага павету, і ўтварае на яго тэрыторыі найбольш прасунуты на паўднёвы ўсход абышар кампактнага пражывання балцкага насельніцтва. Гэта тэрыторыя т. зв. Налібоцкай пушчы ўключна з мястэчкамі Волма, Дзераўная, Івянец, Камень, Налібокі і Пяршай. На гэтым участку мяжа праходзіла ўздоўж мінскіх і навагрудскіх павятовых мяж. Памежнымі парафіямі з'яўляліся ў тым ліку такія значныя, як Laўрышава, Любча, Сенна і Шкорсы. Уніяцкія парафії ў гэтым рэгіёне былі згрупаваныя ў чатыры дэканаты: Мядзельскі, Ашмянскі, Мінскі і Навагрудскі.

Мяжа ў Лідскім і Гродзенскім паветах. Лідскі павет аказаўся падзеленым на дзве няроўныя часткі: паўднёва-ўсходнюю, ўмоўна "славянскую", якая займае каля адной чвэрці тэрыторыі, і паўночна-захаднюю, ўмоўна "балцкую", якая займае каля трох чвэрцяў. Гродзенскі павет таксама падзяляўся на дзве няроўныя часткі, але ў адваротнай працяркы: паўднёвая "славянская" частка мела каля дзвюх трацін плошчы, а паўночная "балцкая" каля адной траціны. Мяжа ў гэтым рэгіёне праходзіла амаль дакладна ўздоўж павятовых цэнтраў, Ліды і Гродна. Вымаліваліся таксама невялікія анклавы славянскага насельніцтва ў раёне мястэчак Сабакінцы (Лідскі павет) і Мерач (Троцкі павет). Асобная парафія ў Лейпунах спыніла сваё існаванне ў канцы XVII ст. з-за пераходу большай часткі насельніцтва ў лацінскі абраад. Уніяц-

кія парафії ў гэтых рэгіёне ўваходзілі ў склад двух дэканатаў — Лідскага і Гродзенскага.

Аднак, як паказалі нашыя далейшыя даследаванні, рэканструкцыю мяжы рассялення "рускай" этнаканфесійной супольнасці ў ВКЛ у сярэдзіне XVIII ст. на падставе пратаколаў генеральных візітацый можна правесці яшчэ больш дакладна. Справа ў тым, што большасць візітаў утрымлівае звесткі аб дакладнай разлегласці парафій, з пазначэннем канкрэтных населеных пунктаў, дзе пражывала "рускае" насельніцтва. Апрача гэтага, у 1763—1766 гг., паводле загаду мітрапаліта Кіеўскага, Галіцкага і Ўсёй Русі Феліцыяна-Піліпа Валадковіча, на тэрыторыі Кіеўска-Віленскай епархii праводзілася масавае складанне т. зв. *status animarum* (даслоўны пераклад з лацінскай мовы — "стан душаў") — своеасаблівых адпаведнікаў спісаў спавядальникаў, куды заносілася падрабязная інфармацыя аб складзе парафій. Галоўнай мэтай мерапрыемства была дакладная фіксацыя колькасці парафіянаў па гарадах, мястэчках і вёсках, але паўната запаўнення *status animarum* залежала ад дбайніцтва святароў. Найбольш поўныя віды гэтай дакументацыі ўтрымлівалі звесткі аб усіх членах сям'і з пазначэннем узросту і месца пражывання. Іншыя ўтрымлівалі звесткі аб гаспадарах двароў з пазначэннем агульнага памеру сем'яў па вёсках. Самыя кароткія змяшчалі толькі спіс населеных пунктаў у складзе парафій з агульной колькасцю мужчынскага і жаночага насельніцтва. Але ўсе яны, і поўныя і кароткія, прыдатныя для таго, каб шляхам дапаўнення карты ўсім населеным пунктамі з "рускім" насельніцтвам зрабіць рэканструкцыю мяжы рассялення "рускай" этнаканфесійной супольнасці максімальная дакладнай. На жаль, падобныя дадзенныя адсутнічаюць па Гродзенскім і Браслаўскім паветах. Аднаўленне максімальная дакладнай мяжы паводле стану на XVIII ст. магчыма толькі для тэрыторыі Ашмянскага, Віленскага, Лідскага (за выключэннем парафіі ў м. Астрына ў самай заходній частцы павета), Мінскага і Навагрудскага паветаў. Для гэтага апрача вышэйзгаданых візітаў намі былі выкарыстаны выяўленыя *status animarum* уніяцкіх цэркваў Ашмянскага, Блонскага, Лагойскага, Мінскага, Навагрудскага і Нясвіжскага дэканатаў за 1763—1766 гг.²⁶.

Лакалізацыя населеных пунктаў, сярод якіх сутракаліся і паселішчы у адзін-два двары, праводзілася намі паводле некалькіх рэсурсаў. Асновай паслужыла карта "Беларускія землі ў канцы XVIII ст." з 2-га тома "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі", распрацаваная Я.К.Анішчанкам і В.Л.Насевічам²⁷. Месцазнаходжанне многіх невялікіх паселішчаў, адсутных на гэтай карце, удалося ўстанавіць дзяякуючы трохвёрстным ваенна-тапографічным картам Российской Імперыі, створаным Ф.Ф.Шубертом у 1846—1863 гг.²⁸, а таксама матэрыялам польскага Архіва карт Ваеннага геаграфічнага інстытута 1919—1939 гг.²⁹. Агулам намі **былі лакалізаваныя 1484**

паселішчы з "рускім" насельніцтвам на ўчастку працягласцю ў 300 км, ад Шчучына да Мядзела, з Маладзечнам, Вілейкай, Заслаўем, Койданавам, Стоўбцамі, Навагрудкам і Здзяцелам уключна (*гл. карту 2 на каляровай укладцы часопіса*). 118 паселішчаў (каля 8% ад агульнай колькасці), памерамі ў некалькі двароў, лакалізаваць не ўдалося.

Вынікі падрабязнай рэканструкцыі мяжы з улікам кожнага паселішча, дзе зафіксаваныя прадстаўнікі "рускай" этнаканфесійной супольнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім у сярэдзіне XVIII ст., наступныя:

Мяжа кампактнага пражывання "рускай" этнаканфесійной супольнасці ў ВКЛ у сярэдзіне XVIII ст. значна адрознівалася ад мяжы, што праводзілася толькі на падставе лакалізацыі парафіяльных цэнтраў. У выпадку з Даўбенямі, Дубатоўкамі, Жыжмай, Лідай, Любчай, Лаўрышавам, Мікалаевам яна праходзіла практична побач з цэнтрами парафій. Аднак парафіі некоторых памежных цэркваў, такіх як Гальшаны, Крэва, Ойценава, Стоўбцы, Юрацішкі, займалі значную тэрыторыю. Усё гэта істотна карэктуе дакладнью мяжы рассялення "рускага" насельніцтва.

Напрыклад, мы бачым, што жыхары 5 адасобленых уніяцкіх парафій (Бакшты, Гальшаны, Міхайлоўшчына, Трабы, Юрацішкі) не былі адарваныя ад астатніх масы "рускай" паства, а дзяякуючы шырокай разлегласці Крэўскай і Гальшанскай парафій утваралі непарыўны выцягнуты з поўначы на поўдзень масіў у атачэнні пераважнай большасці рымска-каталіцкага насельніцтва. Цалкам адарванымі ад сваіх "рускіх" адзінаверцаў апынуліся толькі вялікая парафія ў Сабакінцах Лідскага павета, за якой пачыналася працяглага незаселеная тэрыторыя, і кампактныя парафіі ў Вільні і Кярдзееўцах Віленскага павета. Паўночна-захаднюю мяжу рассялення "рускай" этнаканфесійной супольнасці крыху перарывалі тэрыторыі з рымска-каталіцкім насельніцтвам парафій касцёлаў у Войстаме, Данюшаве і Жодзішках Ашмянскага павета, Ішчалне і Ражанцы Лідскага павета. Самы вялікі клін рымска-каталіцкага насельніцтва разрывалі гэту ўмоўную мяжу парафіямі касцёлаў у Багданаве, Вішневе, Дудах, Іўі, Лаздунах, Ліпнішках, Налібоках, Піршай, Суботніках Ашмянскага павета і Волме, Дзераўной, Івянцы, Камені Мінскага павета. Максімальная шырыня гэтага кліна ў разрэзе па лініі *Лаўрышава — Траскоўшчына* складала каля 80 км. Цэнтр Кіеўска-Віленскай епархii і ўсёй уніяцкай Кіеўскай мітраполіі г. Вільня аказаўся істотна адарваным ад асноўнага масіву рассялення "рускага" насельніцтва. Самы аддалены на паўночны захад арэал кампактнага пражывання русінаў у паселішчах Вайшнарышкі, Каменка, Норшты, Рагічаняты, Сакацяняты, што адносіліся да парафіі Гальшанскай царквы, знаходзіўся ад Вільні на адлегласці каля 60 км.

Найбольшая шчыльнасць "рускага" насельніцтва адзначана ў масіве ад Гальшанаў і Смаргоні да

Радашковічаў і Заслаўя. У Навагрудскім павеце гэта тэрыторыя паміж Навагрудкам, Любчай і Карэлічамі. У Лідскім — два фрагменты, вакол Малога Мажэйкава з Голдавам, з усіх бакоў аточаны рымска-каталіцкімі парафіямі, і вакол Турэйска, які на поўдні спалучаўся з заселенымі "русінамі" Ваўкавыскім і Слонімскім паветамі. Адсутнасць у адной і той жа мясцовасці адначасова паселішчаў з "русінамі" і цэнтраў рымска-каталіцкіх парафій дазваляе ўбачыць незаселеную альбо малазаселеную тэрыторыю — з-за лясных масіваў альбо балотаў. Гэта прасторы паміж Ганчарамі і Усюльбам, Турэйскам і Здзяцелам, Вілейкай і Маладзечнам. Практычна не было жыхароў і на прасторах ад Вішнева да Бакштаў і ад Бакштаў да Налібокай.

З улікам атрыманых звестак можна па-новаму зірнуць на дадзеныя тапанімікі ў разглядаемым рэгіёне. У сваёй класічнай рабоце аб рэканструкцыі літоўскай усходняй этнічнай мяжы да іх паспяхова звяртаўся Е.Ахманьскі³¹. Ён выкарыстаў дадзеныя аб лакалізацыі населеных пунктаў з назвамі *Rusaki*, *Літва*, *Рубеж* (*Рубяжэвічы*), *Крывічы*, *Палачаны* і г. д. Праўда, Е.Ахманьскі рабіў рэканструкцыю мяжы максімальнага прасоўвання на ўсход балцкай супольнасці, нас жа цікавіць мяжа максімальнай прысутнасці на паўночным заходзе "рускай" супольнасці. Да таго ж Е.Ахманьскага цікавіў стан рэчаў у XVI ст., а мы даследуем сітуацыю на два стагоддзі пазней. Геаграфічны спіс тапонімаў да карты "Беларуская землі ў канцы XVIII ст." (аўтары-складальнікі Я.Анішчанка і В.Насевіч)³¹ утрымлівае 12 населеных пунктаў з назвай *Rusaki*, 2 — з назвай *Rusacki* і 6 з блізкімі паводле значэння назвамі: *Ruskae*, *Russkia*, *Russkaya*, *Ruskae Сяло*, *Russkaya Весь* і *Russki* (*Pocki*) *Сялец*. З гэтых 20 пунктаў 14 знаходзяцца на самым ускрайку вызначанай намі тэрыторыі кампактнага пражывання "рускай" этнаканфесійнай супольнасці ў ВКЛ. Гэта тэрыторыі сённяшніх Вілейскага, Глыбоцкага, Дзятлаўскага, Іўеўскага, Лагойскага, Мёрскага, Мядзельскага, Пастаўскага, Слонімскага, Стойбцоўскага, Шчучынскага раёнаў. У ходзе працы з лакалізацыяй паселішчаў з "рускім" насельніцтвам у сярэдзіне XVIII ст. нам патрапілася 5 вёсак з назвай *Rusaki* на тэрыторыі парафій у м. Занараб і Крывічы Ашмянскага павета, м. Здзяцел Слонімскага павета, м. Тонава Мінскага павета, в. Турэйск Лідскага павета, а таксама *Rusanaўцы* на тэрыторыі парафій ў в. Малое Мажэйкава Лідскага павета. Згаданыя *Rusanaўцы* паміж Малым Мажэйкам і Астрынай і *Rusaki* каля Тонава з'яўляліся маленькімі астраўкамі "рускай" прысутнасці сярод масіву рымска-каталікоў. Значным парафіяльным цэнтрам на памежнай тэрыторыі была і царква ў *Russkim Сяле*.

З XVIII ст. дзяякуючы актывізацыі дзеянасці розных рымска-каталіцкіх ордэнаў (у першую чаргу езуітаў) інтэнсіфікаваліся працэсы лацінізацыі ўніяцкай паствы. Асабліва вялікі працэnt лацінізатаў быў менавіта ў памежных парафіях. *Status animarum* уніяцкіх цэрквеў

1763—1766 гг. ужо фіксуюць наяўнасць пераведзеных у лацінскі абраад уніятаў на тэрыторыі парафій у Беніцы, Валожыне, Вільні, Гальшанах, Гануце, Крэве, Лебедзеве, Міхайлоўшчыне, Смаргоні, Трабах. Мясцовыя святары і складальнікі *status animarum* на той час яшчэ памяталі і пералічвалі ўсіх асоб у гэтых парафіях, якія раней былі ўніятамі ("якія змянілі абраад рускі на лацінскі")³². З моманту ўваходжання земляў ВКЛ у склад Расійскай Імперыі пераход уніяцкай паславы ў каталіцтва набыў масавыя маштабы, у часы імператарства Паўла I (1796—1801 гг.) у лацінскі абраад пераходзілі цэльныя парафii. Такім чынам, праводзіць падобную рэканструкцыю на падставе канфесійных дадзеных XIX ст. ужо немагчыма.

¹ Дадзены артыкул з'яўляецца дапоўненай і пера працаванай версіяй нашага артыкула 2017 г.: Liseichyka D. Zasięg osadnictwa ruskiej społeczności etniczno-wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim od końca XVII do połowy XVIII wieku (w świetle materiałów wizytacji generalnych cerkwi unickich) // Rocznik Lituanistyczny. T. III. 2017. S. 121—133.

² Baliński M. Historya polska. Warszawa, 1844; Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego. T. 1—3. Warszawa, 1843—1846; Narbutt T. Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 1—9. Wilno, 1835—1841; Narbutt T. Pommiejsze pisma historyczne, szczególnie do historii Litwy odnoszące się. Wilno, 1856 (асабліва Раздзел XXXI. Oznaczenie granic Litwy właściwej od strony Śląska i Małopolski. S. 268—270); Jankowski Cz. Powiat oszmiański. Cz. 1—4. Petersburg, 1896—1900.

³ Карский Е.Ф. Белоруссы. Т. 1. Варшава, 1903. С. 198 (карта).

⁴ Karłowicz J.A. O języku litewskim. Kraków, 1875.

⁵ Garšva K. Kalbinės situacijos raida pakraščiu šnektose. // Lietuvių kalbotyros klausimai / Вопросы литовского языкоznания. Vilnius, 1989. S. 12—38; Gauchas P. О восточных и южных границах литовской этнической территории в Средневековье // Geografija. Socialinė-ekonominė geografija ir teritorinis planavimas. T. 24. Vilnius, 1988. S. 50—59; Gauchas P., Vidugiris A. Этнолингвистическая ситуация литовско-белорусского пограничья с конца XVIII по начало XX в. // Geografija. Gyventojai ir gyvenvietės. T. 19. Vilnius, 1983. S. 26—71; Zinkevičius Z. Lietuviai. Praeities didybė irlsunykimas. Vilnius, 2015; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. T. 4: Lietuvių kalba XVIII—XIX a. Vilnius, 1990; Zinkevičius Z. Pietryčių Lietuva nuo seniausių laikų iki mūsų dienų // Lietuvos ryta. Vilnius, 1993. S. 9—29; Zinkevičius Z. Rytų Lietuva: praeityje ir dabar. Vilnius, 1993.

⁶ Jakubowski J. Studya nad stosunkami narodowościami na Litwie przed Unią Lubelską. Warszawa, 1912.

⁷ Алексеев Л.В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры: в 2 кн. Москва, 2006; Алексеев Л.В. Полоцкая земля (очерки истории Северной Белоруссии) в IX—XIII вв. Москва, 1966.

⁸ Лухтан А., Ушинская В. К проблеме становления Литовской земли в свете археологических данных // Древности Литвы и Белоруссии. Вильнюс, 1988. С. 89—104.

⁹ Kurila L. Lietuvių etninė riba rytuose IX—XII a. (1. Archeologijos duomenus) // Lietuvos archeologija. T. 27. Vilnius, 2005. S. 59—84.

¹⁰ Плавінскі М. У пошуках новых поглядаў на гісторыю крывічоў Беларускага Падзвіння // Беларускі гістарычны часопіс. 2020. № 5. С. 12—18.

¹¹ Краўцэвіч А. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Мінск, 1998.

¹² Там жа. С. 106.

¹³ Там жа. С. 105.

¹⁴ Ochmański J. Litewska granica etniczna na Wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku. Poznań, 1981. (Пераклад на беларускую мову: Ахманскі Е. Літоўская этнічна мяжа на ўсходзе ад племяннай эпохі да XVI стагоддзя // Гісторыя старажытнага Наваградка: [зборнік]. Мінск, 2016. С. 13—96.

¹⁵ Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. Pabai-
goje — XV a.: sudėtis-struktūra-valdžia. Vilnius, 2003. (Пераклад на беларускую мову: Пятраўскас Р. Літоўская знаць у канцы XIV—XV ст.: Склад — структура — улада. Смаленск, 2014).

¹⁶ Там жа. С. 217—218.

¹⁷ Tatarenko L. Discordia concordans: Les Ruthènes de la grande-principauté de Lituanie au temps de l'Union de Brest (milieu du XVle siècle — milieu du XVIIe siècle). Paris, 2014.

¹⁸ Там жа. Р. 168—171.

¹⁹ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далей — НГАБ). Ф. 136, вол. 1, спр. 42042. Генеральныя візіты цэркvaў Мінскага і Навагрудскага сабораў (Бабруйскай, Барысаўскай, Блонскай, Даўгінаўскай, Ігуменскай, Клецкай, Лагойскай, Мінскай, Мядзельскай, Навагрудскай, Нясвіжскай, Пухавіцкай і Цырынскай пратапопій). 1680—1682 гг. Гл. таксама публікацыю гэтай крываці: Візіты уніяцкіх цэркvaў Мінскага і Навагрудскага сабораў 1680—1682 гг.: зборнік дакументаў / Укладальнік Д. В. Лісейчыкаў. Мінск, 2009; Российский го-
сударственный исторический архив (далей — РГИА). Ф. 823, оп. 3, д. 409. Генеральныя візіты цэркvaў Полац-
кай пратапопій. 1684 г. (фрагмент); Там жа. Д. 420. Ген-
еральныя візіты цэркvaў Гродзенскай, Ваўкавыскай,
Клецкай, Нясвіжскай, Слонімскай і Цырынскай прата-
попій. 1696—1697 гг.

²⁰ Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 634, ap. 1, b. 53. Генеральныя візіты цэркvaў Лідскага і Слонімска-
га дэканатаў. 1784 г.; НГАБ. Ф. 136, вол. 1, спр. 41235. Генеральныя візіты цэркvaў Лагойскага і Мядзельскага
дэканатаў. 1763 г.; НГАБ. Ф. 1502, вол. 1, спр. 13. Гене-
ральныя візіты цэркvaў Навагрудскага дэканата. 1754 г.;
РГИА. Ф. 823, оп. 3, д. 531. Генеральныя візіты цэркvaў

у мм. Лебедзева, Полава, вв. Рускае Сяло, Цешылава Ашмянскага пав., в. Бялавічы Слонімскага пав. 1737—
1738 гг.; Там жа. Д. 534. Генеральныя візіты цэркvaў Даўгінаўскага дэканата. 1739 г.; Там жа. Д. 539. Гене-
ральныя візіты цэркvaў Блонскага, Ігуменскага, Лагой-
скага і Мінскага дэканатаў. 1743 г.; Там жа. Д. 548. Дэ-
канскія візіты цэркvaў Ашмянскага, Блонскага, Ігумен-
скага, Мінскага, Пухавіцкага дэканатаў. 1747 г.; Ге-
неральныя візіты цэркvaў Бабруйскага і Пухавіцкага дэканатаў. 1748 г. (фрагмент); Там жа. Д. 553. Гене-
ральныя візіты цэркvaў Блонскага, Глускага, Гомельскага,
Даўгінаўскага, Лагойскага, Мінскага, Мядзельскага і Рагачоўскага дэканатаў. 1748 г. (фрагмент); Там жа.
Д. 1039. Генеральныя візіты цэркvaў Ашмянскага і Даўгі-
наўскага дэканатаў. 1784 г.

²¹ Kołbuk W. Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Lublin, 1998.

²² Gil A., Skoczylas I. Kościoły Wschodnie w państwie Polsko-Litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia Kijowska w latach 1458—1795. Lublin-Lwów, 2014.

²³ Tatarenko L. Discordia concordans: Les Ruthènes de la grande-principauté de Lituanie au temps de l'Union de Brest...

²⁴ Litak S. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Lublin, 2006.

²⁵ Liseichykau D. Zasięg osadnictwa ruskiej społeczności etniczno-wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim od końca XVII do połowy XVIII wieku (w świetle materiałów wizytacji generalnych cerkwi unickich).

²⁶ НГАБ. Ф. 1502, вол. 1, спр. 9. Спісы парафіянаў цэркvaў Блонскага, Ігуменскага, Мінскага і Пухавіцкага дэканатаў. 1766 г.; НГАБ. Ф. 1781, вол. 26, спр. 1181. Спісы парафіянаў цэркvaў Навагрудскага і Нясвіжскага дэканатаў. 1763—1764 гг.; РГИА. Ф. 824, оп. 2, д. 311. Спісы парафіянаў цэркvaў Ашмянскага дэканату. 1765 г.; Там жа. Д. 312. Спісы парафіянаў цэркvaў Лагойскага дэканату. 1765 г.

²⁷ Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Т. 2. Мінск, 2013. С. 170—347.

²⁸ Трехверстная военно-топографическая карта Российской империи Ф.Ф.Шуберта. Электронны рэсурс. Рэжым доступу: <http://www.etomesto.ru/shubert/>.

²⁹ Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919—1939. Электронны рэсурс. Рэжым доступу: <http://polski.mapwig.org/news.php>.


³⁰ Ochmański J. Litewska granica etniczna na Wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku.

³¹ Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Т. 2. С. 170—347.


³² РГИА. Ф. 824, оп. 2, д. 311, арк. 21. Спісы парафія-
наў цэркvaў Ашмянскага дэканату. 1765 г.

Аўтар выказвае шчырую падзяку Герману Брэгера, Дзмітрыю Віцько, Мікалаю Волкаву, Алегу Дзярновічу, Аляксандру Доўнару, Леаніду Лаўрэшу, Максіму Макараву, Мікалаю Плавінскаму, Анатолю Сцебураку і Міндаўгасу Шапока за дапамогу ў зборы матэрыялаў.

"У мястэчку палова русі, а палова каталікоў..."
Мяжа рассялення "рускай" этнаканфесійнай супольнасці
ў Вялікім Княстве Літоўскім у сярэдзіне XVIII ст.
(да матэрыялу Дзяніса Лісейчыкава)



„Енавукаса німені!“ Якима фасадынан 1903 р.




Карта 1.

**Тэрыторыя кампактнага пражывання
рускай этнаканфесійнай супольнасці
у Вялікім Княстве Літоўскім у сярэдзіне XVIII ст.
(паўночна-заходні фрагмент)**

Умоўныя пазначэнні:

- цэнтр парафii *ritus graeci*
- населены пункт з рускім насельніцтвам
- цэнтр парафii *ritus latini*
- межы паветаў



© Д.В.ЛІСЕЙЧЫКАЎ, 2020

Карта 2.